

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМВ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 18 (229)

Субота, 17 мая 1975 года.

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходдзіць
раз у тыдзень

Цана 2 кап.

АДСВЯТКАВАЛІ ЮБІЛЕЙ ПЕРАМОГІ

га факультэта Т. П. Жалонкіна, студэнт Сяргей Вярцячых.

На перадвыбарным сходзе аднадушна падтрымана прапанова быў вылучні тав. Бокуць Б. В. кандыдатам у дэпутата Вярхоўнага Савета БССР па Гомельскай—Кіраўскай выбарчай акрузе № 251.

На сходах прафесарска-выкладчыцкага саставу, студэнтаў і адміністрацыйніх тэхнічных работнікаў універсітэта таксама вылучнаны кандыдатамі: у абласці Савет дэпутатаў працоўных пашырокі — шляхам былога партызана-лідароўшчыкі, франтаўчыка, а ціпер вядомага вучонага, кіраўніка відучай вышэйшай навучальнай установы беларускага Палесся.

— Таварыщ Бокуць Барыс Васільевіч, — сказаў на сходзе Я. А. Семянчук, — дастойны кандыдат непарушнага блоку камуністы і беспартыйных, і я замікаю падтрымка яго вылучнані кандыдатам у дэпутата Вярхоўнага Савета БССР па Гомельскай—Кіраўскай выбарчай акрузе № 251.

На перадвыбарным сходзе ва ўніверсітэце са словамі падтрымкі аб вылучні тав. Бокуць Б. В. кандыдатам у дэпутаты вышэйшага органа Савецкай улады рэспублікі выступілі дакан гісторыка-філалагічнага факультэта дзяц Т. Г. Язапана, сакратар партбюро філічнага

9 мая на цэнтральнай плошчы Гомеля, якая названа імем вялікага Леніна, сабраліся тысячи працоўных горада, сирод якіх былі прадстаўнікі нашага ўніверсітэта. Ля помніка Ціцічу ганаровым каравалу стаялі лепыя камсамольцы і піянеры. Сюды прыйшли партыйныя і савецкія работнікі, ветэраны вайны і працы і ўсклалі цветкі да падноўжжа помніка любімому правадыру. Затым калоны накіраваліся на плошчу Прапада Вечнага агню, дзе на брацкую магілу таксама былі ўскладзеныя вянкі і гірлянды славы.

Пад гукі марша калоны ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны праішлі па вуліцы Савецкай на стадыён «Гомельмаш». Як знак вялікай удзялічнасці, на ўсім

шляху ім працягвалі, юдалі пад ногі цветкі.

На стадыёне адбыўся мітынг, прысвечаны славаму юбілею Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. У сваёй праўме другі сакратар аблкома КПБ Ф. А. Цхановіч адзначыў, што 118 удзельнікаў вайны з Гомельшчыны ўдостоены высокага звання Героя Савецкага Саюза, а 22 сталі кавалерамі ордэна Славы трах стуменяў.

Гамальчане мінутай маўчанія ўшанавалі пам'ять тых, хто не вярнуўся з поля бою, загінуў за незалежнасць і шчасце нашай Радзімы.

На мітынгу выступілі таксама Герой Савецкага Саюза К. Н. Остапа, слесар-зборчык завода выміральных прыбораў Герой

Сацыялістычнай працы П. Т. Дзэмчанка, былы сакратар падольнага гаркома камсамола С. П. Купцу, афіцэр Гомельскага гарнізону Л. Ф. Бадру, сакратар гаркома камсамола М. Р. Зінкевич.

Пасля мітынгу адбылося тэатралізаваны спартыўны прадстаўленне, у якім прыняло ўдзел і семсот спартсменаў на шахті ўніверсітэта.

Святкаванне юбілея Вялікай Перамогі яшчэ раз прадамніравала згуртаванасць савецкіх людзей вакол Камуністычнай партыі, іх непахисную дружбу і любоў да Радзімы, глыбокую памяць аб загінуўшых, выключна ўмение ўшаноўваць ветэранаў вайны і працы, барацьбай за шчасце народнае.



Калоны ветэранаў вайны ў дзень Перамогі.

Фота А. Рудчанкі.

У ПАРТКОМЕ

старшыя группы, дзяцін У. Д. Арешчанка). Пасля аблеркавання гэтых пытанняў прыняты

адпаведныя пастановы, накіраваныя на далейшую ўдасканалівание зavochnyj cistomny navuchanija u GDU, яшчэ больш паспяховую работу народных kantralerau.

У МЯСЦКОМЕ

Адбылося чартовасе пашырэнае пасяджэнне мясцкома, на якое былі запрошаны старшыні прафбюро і прафоргі падраздзяленій ўніверсітэта. Па дакладу старшыні вытворчай камісіі прафесара А. С. Калутіна падведзены вынікі сацыялістычнага слабірніцтва падраздзяленіні ГДУ за першы квартал 1975 года.

Старшыня камісіі па ахове працы і тэхніцы Я. М. Бабіча зрабіў паведамленне аб выкананні працоўнага пагадненія

и за першы квартал 1975 года.

Аб арганізацыі культурнага адпачынку членоў прафсаюза і іх дзяцей, уздзел у спартыўнай масавай работе і ходе здачы норм ГПА супрацоўнікамі ўніверсітэта члену мясцкома інфармавала старшыня культурна-масавай камісіі М. В. Гусева.

Па прапанове старшыні мясцовага камітэта Ф. Ф. Ганчэля 17 актыўісту прафсаюзнай арганізацыі за плённую грамадскую працу прэміраваны.

ВІНШУЕМ!

Рэктарат і грамадскія арганізацыі ўніверсітэта горача віншуя старшага выкладчыка кафедры оптыкі ШАПЛЯЛЕВІЧА Васіля Васільевіча і старшага выкладчыка кафедры тэарэтычнай фізікі КАЧАМІНА Арнольда Мікалаевіча з пасляховай абаронай дысертациі на атрыманне вучонай ступені кандыдата фізіка-матэматычных навук.



На экзамене па эканоміцы дзяціны, што сведчыць аб іх жаданні стаць сапраўдныя высокакваліфікованыя спецыялістамі.

АДНАДУШНАЕ ВЫЛУЧЭННЕ

Перадвыбарны сход па вылучні кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР на Гомельскай—Кіраўской выбарчай акрузе № 251 адбыўся пазаду чора ў Гомельскім дзяржунівні.

Сход адкрыў сакратар парткому ГДУ У. В. Казлоў.

Слова прадастаўляючыя дацэнту кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму Я. А. Семянчук. Ен гаворыць аб тым, што ў нашай краіне склалася добрая традыцыя вылучніцаў у Саветы дэпутатаў працоўных лепіх людзей, заслужыўших высокі аўтарытэт і давер'е. Ад імя калектыва ўніверсітэта працоўных кандыдатаў ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Гомельскай—Кіраўской выбарчай акрузе № 251.

На сходах прафесарска-выкладчыцкага саставу, студэнтаў і адміністрацыйніх тэхнічных работнікаў універсітэта таксама вылучнаны кандыдатамі: у абласці Савет дэпутатаў працоўных пашырокі — шляхам былога партызана-лідароўшчыкі, франтаўчыка, а ціпер вядомага вучонага, кіраўніка відучай вышэйшай навучальнай установы беларускага Палесся.

— Таварыщ Бокуць Барыс Васільевіч, — сказаў на сходзе Я. А. Семянчук, — дастойны кандыдат непарушнага блоку камуністы і беспартыйных, і я замікаю падтрымка яго вылучнані кандыдатам у дэпутата Вярхоўнага Савета БССР па Гомельскай—Кіраўской выбарчай акрузе № 251.

На перадвыбарным сходзе ва ўніверсітэце са словамі падтрымкі аб вылучні тав. Бокуць Б. В. кандыдатам у дэпутаты вышэйшага органа Савецкай улады рэспублікі выступілі дакан гісторыка-філалагічнага факультэта дзяц Т. Г. Язапана, сакратар партбюро філічнага

На сходзе працоўных пашырокі маладэжнай дэлегацыі з братчыкі Чехаславакіі. Ей гаворыў аб тых глыбокіх пачувствіях, якія засталіся ў іх ад знаходжання на гомельскай зямлі ў дні святкавання 30-годдзя Вялікай Перамогі, выказаў вялікое задавальненне ад машчоючай дружбы народаў, якая праішла падвойнае выпрабаванне яшчэ юнацтвам. Тлумачэнні давалі рактар ўніверсітэта член-карэспандэнт АН БССР Б. В. Бокуць Б. В. сакратар парткому камітэта камсамола

ГАСЦІЛА ЧЭХАСЛАВАЦКАЯ ДЭЛЕГАЦЫЯ

З кожным годам пашыраюцца і ўмацоўваюцца сябровскія сувязі паміж працоўнымі і маладзіню Гомельшчыны і Паўднёва-Чэскай вобласці ЧССР. Гэта таго садзеўтчычне регулярны абмен дэлегацыямі, якія прызначаюцца для азnamлення зышчым і культурой братніх народаў, навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва і г. д.

У святойнай майскія дні маладэжная дэлегацыя Паўднёва-Чэскай вобласці гасціла ў Гомелі. Яна наведала і наш універсітэт. Чехаславацкія сябры ёнкіўліцца развіццем нашага ўніверсітэта, пастаўнікай вышэйшай адукацыі, студэнцамі і спраўамі і многім іншымі пытаннямі, якія зараз хвалюцца моладзь. Тлумачэнні давалі рактар ўніверсітэта член-карэспандэнт АН БССР Б. В. Бокуць Б. В. сакратар парткому камітэта камсамола

На сустэрэны выступілі кіраўнік маладэжнай дэлегацыі з братчыкі Чехаславакіі. Ей гаворыў аб тых глыбокіх пачувствіях, якія засталіся ў іх ад знаходжання на гомельскай зямлі ў дні святкавання 30-годдзя Вялікай Перамогі, выказаў вялікое задавальненне ад машчоючай дружбы народаў, якая праішла падвойнае выпрабаванне яшчэ юнацтвам.

СЕСІЯ
УЗЯЛА СТАРТ

У студэнтаў эканамічнага факультэта почалася летняя залічка экзаменаўскай сесіі. Яна дастойны ажыцця, хто і як напрацаўваў на працыту вучэбнага семестра.

Наш фотакарэспандэнт А. Рудчанка лабываў у групе Т-32 у дзень здачы экзамена па эканоміцы працоўнай адукацыі. Экзаменатор к. э. н. Т. Д. Траціўская (злева) слухае ажыцця тэорэтычнай сесіі Ларысы Зубчонак, якія быў ажыццены чатырма баламі.

Завяршальному юду пяцігодкі—ударную працу!

ВЫНІКІ САЦЫЯЛІСТЫЧНАГА СПАБОРНІЦТВА

Сацыялістычнае спаборніцтва з'яўляецца важнейшай умовай паспяховага ажыццяўлення праграмы эканамічнага і сацыяльна-палітычнага развіцця нашай краіны, вызначанай ХХIV з'ездам КПСС. Арганізацыя сацыялістычнага спаборніцтва наіздавана на паспехове вырашэнне задач, якія стаяць і перад калектывам нашага ўніверсітэта ў справе падрыхтоўкі высокакваліфікованых спецыялістў, павышэння актыўнасці прафесарска-вікладчыцкага саставу ў наўку, вучнай, выхаваўчай, грамадскай работе, на ўмацаванне сувязі з вытворчасцю.

На падраздзялені Першамайскага свята і 30-годдзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне на факультэтах, кафедрах і падраздзяленіях універсітэта на вытворчых сходах падведзены вынікі сацыялістычнага спаборніцтва за першы квартал бычугача, завяршальнага года дзесяткай пяцігодкі. Пераможцамі прызнаны:

НА ЭКАНАМІЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ:

I-е месца — кафедра галіновых эканомік (заг. д. э. н. дацэнт С. А. Кім).

II-е месца — кафедра эканомікі працы (заг. дацэнт У. Д. Арэшчанка).

НА ФІЗІЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ:

I-е месца — кафедра оптыкі (заг. член-кар. АН БССР Б. В. Бокуць).

II-е месца — кафедра фізікі цвёрдага цела (заг. дацэнт В. А. Балакін).

III-е месца — кафедра тэарэтычнай фізікі (заг. дацэнт У. А. Старыкаў).

НА МЕХАНІКА-МАТЕМАТИЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ:

I-е месца — кафедра матэматычнага аналізу (заг. дацэнт А. Н. Бекарэвіч).

II-е месца — кафедра алгебры і геаметрыі (заг. дацэнт Л. Я. Палажкоў).

III-е месца — кафедра дыфураўнення (заг. в. а. дацэнт У. Ф. Філіпецоў).

НА ГІСТОРЫКА-ФІЛАЛАГІЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ:

I-е месца — кафедра рускай і беларускай мовы (заг. праф. У. В. Анічэнка).

II-е месца — кафедра беларускай літаратуры (заг. праф. М. М. Грынчык).

НА ГЕАЛАГІЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ:

I-е месца — кафедра агульной геалогіі (заг. праф. С. Д. Туроўскі).

НА БІЕЛАГА-ГЛЕБАВЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ:

I-е месца — кафедра фізіялогіі спорту і спартыўнай медыцыны (заг. праф. А. С. Калагін).

II-е месца — кафедра спартыўных гульняў і гімнастыкі (заг. дацэнт А. Ф. Сямікап).

III-е месца — кафедра тэарэтычных асноў фізывіхавання і плавання (заг. дацэнт І. П. Волкаў).

ПА АГЧ:

I-е месца — бібліятэка (заг. В. М. Касцючэнка).

II-е месца — галоўны вучэбны корпус (камандант С. А. Абуховіч).

III-е месца — вучэбная частка (нач. А. К. Каваленка).

НА ФАКУЛЬТЭЦЕ ФІЗІЧНАГА ВІХАВАННЯ:

I-е месца — кафедра фізіялогіі спорту і спартыўнай медыцыны (заг. праф. А. С. Калагін).

II-е месца — кафедра спартыўных гульняў і гімнастыкі (заг. дацэнт А. Ф. Сямікап).

III-е месца — кафедра тэарэтычных асноў фізывіхавання і плавання (заг. дацэнт І. П. Волкаў).

ПА АГЧ:

I-е месца — бібліятэка (заг. В. М. Касцючэнка).

II-е месца — галоўны вучэбны корпус (камандант С. А. Абуховіч).

III-е месца — вучэбная частка (нач. А. К. Каваленка).

УШАНАВАННЕ ВЕТЭРАНА



якім супрацоўнікамі ўшаноўвалі ветэрана. З успамінамі аб мінулай вайне выступілі дацэнты кафедры тэарэтычнай фізікі В. Г. Сіманаў, старши выкладчык М. Цурганай, начальнік аддзела кафедры, падпялкоўнік запасу П. А. Савінскі.

Для ветэрана на святочных «Агенчыкы» гучалі песні ветэранных часоў. Іх выконвалі абліцэт Г. М. Гадлеўская, выкладчыца, скаратар партбюро Т. П. Жалонікіна, абліцэт В. М. Шафарэнка. Найбольш папулярнай песні падхоплівалі ўся зала.

Перад юбілем Вялікай Перамогі на нашым факультэце адбыўся святочны «Агенчык», на



на здымку: ветэраны Вялікай Айчыннай вайны (злева напраўа) палкоўнік запасу, інженер па ахове працы і тэхніцы баспекі І. Ф. Сцялеў, падпялкоўнік запасу выкладчык кафедры ГА А. А. Баскаўка і старшина камітэта ДТСААФ П. А. Жукаў пасля ўзнагароджання іх юбілейным медалем, устаноўленым у гонар 30-годдзя Перамогі.

Фота А. Рудчанкі.

Насустрач выбарам

САМАЯ ДЭМАКРАТЫЧНАЯ

Першая на зямным шары сацыялістычнай дзяржава — Краіна Саветаў — ужо шосёту дзесяцігодздзе дэмакратычнай свету сапраўднае народлаўдзяе, сапраўдную дэмакратычнай.

Органам дзяржавай улады ў нашай краіне з'яўляюцца Саветы — ад сельскага і пасялковата да Вірховага Савета СССР уключна. Яны выбиравацца народам, складаюцца з лепшых яго прадстаўнікоў і служаць яго інтаресам. Сэнс і змест сацыялістычнай дэмакратычнай наўгароды ў сценах ўніверсітэта. У заключэнне яна называецца прозвішчамі студэнтаў і аткыстаў, а таксама зачыткамі прозвішчамі Н. Казловай, В. Рогаль, Н. Цясленка, якія занесены ў факультэцкую Кнігу гонару.

З успамінамі ў ўражаннямі ад гадоў вучобы выступілі адзін з лепшых выпускнікоў, камуніст М. Бойка і Іншыя. Да памятнай падзеі былі прымеркаваны ўзнагароды камітэта ЛКСМБ, прафкома камсамольскім і прафсаюзнымі аткыстамі М. Календу, А. Касалапаву, Н. Колтышаву, У. Аляксахіну, В. Протяніка, Т. Касцюкевіч і многім іншым.

Першакурсніца Л. Граміка зварылася да выпускніцоў з заклікам плённа працаваць на высакароднай педагогічнай іўзе, запэўніла, што яе сябры з гонарамі падтрымаваюць нашы традыцыі і пажадала: «Хай вашы сэрцы заўжды будуть маладымі, а пачуцці — свежымі».

Этак жа шырока студэнты дараўвалі выкладчыкам букеты кветак, як педагогі дараўвалі ім веды.

К. УСОВІЧ,
выпускнік універсітэта.

значыць, што на папярэдніх выбарах 1973 года ў мясцовыя Саветы па Саюзу быўло выбрана 2 мільёны 193 тысячі 195 депутататаў, у тым ліку 863 тысяча рабочых, 613 тысяч — калгаснікаў, 53 тысячи — работнікаў науки і культуры, 70 тысяч — медыцынскіх работнікаў і звыш 127 тысяч — настаўнікаў. Толькі ў нашай распушты ў састаў 1870 мясцовых Саветаў было выбрана 80014 депутататаў.

У сваій работе народныя выбарнікі пастаянна абаліровацца на шырокім аткыце. Задзялікі Саветаў БССР працоўшчыкі камітэтаў, у склад якіх уваходзяць звыш 67 тысяч депутататаў і прызначаныя актыўу. Як правіла, столькі ж народных аткыстаў будзе удзельнічаць у выкананні розных разрозненіяў.

Такое шырокое народна-

забяспечваеца ўсім нашым сацыяльнным ладам і створанай на яго аснове сапраўдны дэмакратычнай саўецкай ветэранамісткай. Яна дазваляе ўсім грамадзянам узяць у сценах ўніверсітэта ў органы ўлады і быць выбранымі ў іх. Для гэтага ў нас няма ніякіх абмежаванняў.

Усе грамадзяніне СССР, якія дасягнулі 18 гадоў, не залежаць ад расавай і нацыянальнай прыналежнасці, пошу, веравызнання, адукатыўнага цвеzu, аседласці, сацыяльнага прыпадлекнішчы, маёваснага становішча і мінупай дзеяцісці, маюць права ўдзельнічаць у выбарах депутататаў Саветаў і быць выбранымі ў іх, за выключэннем асоб, прызнаных устаноўленым Законам падконтрольнікамі.

Выборы дапушчаныя розмы.

Да 70-годдзя М. А. Шолахава

Бываючы пісменнікі, не прачтываўшы якіх, нельга сабе ўвесь сучасную літаратуру той або іншай краіны. Міхал Шолахава — адзін з іх. Літаратура — не салдакція шарэнга, у якой стаяць па росту, аднак камлі спытаюць, каго ж вы называце першым сірод гэтых пісменнікаў, мы, не хітаючыся, назвалі б у прозе Шолахава, як у пазі — Твардускага.

Сотні мільёнаў людзей Зямлі на многіх мовах чытаюць выдатныя кнігі Міхала Аляксандравіча Шолахава — выдатнага савецкага пісменніка, Героя Сацыялістычнай Працы, акаадеміка, лаўрата Ленінскай і Нобеліскай прэмій. Мастак-камуніста па праву можна называць летапісцам нашай эпохі, які ярка паказаў пераможную силу вялікіх ідей ленінізму.

Пісменнік у сваёй творчасці звязаўца да вызначальных этапаў развіція савецкай грамадства, да жыцця народа на грабініх вялікіх гістарычных здзейсненняў. Яго «Ціхі Дон» — грандыёная эпапея барадаўцаў за ўладу Саветаў у гады Каstryчніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. У Расіі — гэта эпоп-

хайялішчага выбуху народнай энергіі, які, хацелі яны гэлага ці не хацелі, адзначылі ўсе сістэмографы замнога шару.

Позірк М. А. Шолахава на эпоху даволі ясны: ён выключае магчымасць розных вытумачанін. Рэвалюцыя павінна была здзейсніцца, у грамадзянскай вайне павінны былі перамагны тыя, за кім стаяла праўда гісторыя — чывронія. «Ціхі Дон» — гэта кніга пра слу народу, яго двухвільную влюблівасць, безязыковісць перед тварам пакут і смярці. Такой яна і застаецца ў свядомісткі людзей.

«Ціхі Дон» быў вельмі патрэбным у 1941 годзе. Застаецца гэта кніга патрэбнай на ўсё жыцце як частка самога слёбе. Ніхто не знайшоў такіх фарб і слоў для адлюстравання варожых класаў сіл у вэсцы ў эпоху ломкі старых векавых парадаў, як зрабіў гэта Шолахава ў «Узнятай цаліне». Незадыйнейшыя вобразы савецкіх патрыётаў створаны ім у расказах, публі-

цыстыцы, элічным творы «Яны змагаліся за Радзіму», прысвечаныя падзеям Вялікай Айчынай вайны.

Міхал Шолахава прывёў з сабой у літаратуру людзей з народу, і яны якакусь, простиых людзей, і яны занялі ў яго раманах не бакавыя месцы і не галёрку, а самы цэнтр гэтай біткім набітай залы. Ен прымусіў глядзець на іх, перш за ўсё на іх. Гэта аказаўся такіх іспыталічных праблем, якіх бы ён не здзюжыў вырашыць на аналізе душы гэлага так называемага простага чалавека, усю прастату якога ён з такой рагушчыццю і скліканасцю на старонках сваіх кніг.

Вялікая ўлада шолахаўскага слова з яго суроўай, блізлікай праўдзівасцю, мудрой працтвой, прыязмам і гумарам. Аматары прыроды захапляюцца апеканіямі пейзажаў, знаўцы слова лічамі непаўторнай шолахаўскай мовы.

Непраходзячы поспех твору Шолахава, як і поспех многіх кніг савецкіх пісменнікаў, пра-клавых дарогу дэсёру людзей на ўсёй планете, сведчыць аб важнай якасці савецкай літаратуры — яе чалавечнасці, саамадансці ў абароне выса-кародных і ўзвышшаных ідэалаў перабудовы свету.

Для нас Шолахава так бяс-спрочы па свайму маштабу ў літаратуры, як Эйзенштэйн у кіно ці Шастаковіч у музыцы. Чытанне яго кніг можна пачвердзіць правильнасць гэтых слоў.

М. А. Шолахава узінагороджаны трывма ордэнамі Леніна. За пленную працу ў друку ў 1945 годзе ён быў узінагороджаны ордэнам Айчынай вайны 1-ай ступені. Ён таксама мае орден ГДР «Вялікая зорка дружбы наро-даў», М. А. Шолахава — гана-ровы доктар праў Сент-Эндрюскага ўніверсітэта, ганаровы доктор філософскіх науک Лейпцигскага ўніверсітэта імя

К. Маркса. Творы Шолахава выдаваліся ў нашай краіне больш чым 800 разоў агульным тыражом звыш 50 мільёнаў экземпляраў на 80 мовах народоў СССР і свету. Сёлета выда-вецтва «Правда» выпусліла збор яго твораў у васімі томах. Двойныя экранізацыі «Ціхі Дон» (1930 і 1958 гг.) і «Узнятая цаліна» (1939 і 1960 гг.). Па абедвух гэтых раманах створаны І. Г. Дзяржынскага (1935 і 1937 гг.). Па апавяданні «Лёс чалавека», шэраг іншых яго ранніх апавяданняў створаны кінафільмы.

24 мая г. г. ёсць праграсіўнае чалавечства будзе адзначыць 70-годдзе з дня нараджэння М. А. Шолахава.

Бібліятэка нашага ўніверсітэта прыняла разгромны план па падрыхтоўцы да юбілея таленавітага пісменніка. Прадугледжваецца правядзенне масавых канферэнцый чытачоў, бібліографічных аглідаў, арганізацыя кніжных выставак, тэматычнага прагляду літаратуры.

Н. ГУРЭВІЧ,
супрацоўніца ўніверсітэцкай
бібліятэкі.

Яны вучыліся ў нашай ВНУ



Міхася Даніленку Ганаровай
граматай.

ПІСМЕННІК, ЖУРНАЛІСТ, ДАРАДЦА

Міхася Даніленку Ганаровай
граматай.

Часта яго можна ўбачыць на вуліцах Гомеля сірод людзей ці дзе-нібудзь у парку на лаўцы задуменным. Магчыма, ён думает пра новыя творы, добрых і шчырых людзей, якіх мноў ў нашай краіне.

Па ўсталіванай традыцыі ў нашай рубрыцы даём слова са-мому пісменніку.

Алесь ЛОЗКА.

БУДЗЫЦЕ ШЧАСЛІВЫЯ, ЛЮДЗІ

Міхася Даніленка

НАВЕЛА

Стаяла позняя восень. Скупое сонца зрэдку паказвалася з-за рэдкіх, падобных на касмалі, хмар. Золкі вецер струдзіў твар, руки, і Ганна Мацвееўна вінавата зіркалася на людзей, што стаялі поруч на прыстані: ён нельга было скаваць руки ў кішэні жакета — яна прымала хлеб-соль.

Вечер гнаў па свінцовых хва-лях Дняпро белыя грабіны. Вада адливала густай, цяжкай сінявой.

Ганна Мацвееўна прыціскала да грудзей пульхны бохан. На ім прыліпілася маленькая сальныя шклянічка, а ў ёй — шчопаць буйной, крышталікамі, солі.

— Неішті прыпазненіца «Ракета», — чуція галасы.

— Чаго там прыпазненіца? За-раз з-за павароту выскакашы.

— Памялеў за апошнія гады

фарватэр. Земнарад на перакатах быў пускаць.

А Ганна Мацвееўна ўспімінала, як у такі ж вось дзень, робіла трышаць гадоў назад, яны сустракалі салдат, што выблізівага з гардзі.

Маленская Аня несла на ручніку хлеб-соль палкоўніку. Быў хлеб цёмны, як зямля. На падпаленай скарыши прыгладжалі неперацерты на жорнах жытнія зярніты. Яна ўжо не памятае, і як яго

вае на шчоках дотык абсівераных вуснай палкоўніку. Ен падніміе, як пушылку, тройчицы пасцалаваў, пастаўіў на танк.

Расці вілікай. Будзь шчаслівая, дзяўчынка. І вы ўсе, дарагі людзі...

...З-за павароту выскачыў белы цеплаход на падводных крыхах. Ззаду па вадзе цігнулася роўная бараўня. «Ракета» фарсіста апіса дугу на павароце і, збаўляючы разгон, паймалася да прыстані. І тады адрэз граммунуў аркестр.

На сходах першы, апіраючыся на кій, смыю пануванія чалавек у генеральскім мундзіры. Ля скроні ірдэз на холадзе руబ. Ганна Мацвееўна паспішалася да генерала.

На момант людзі забыліся, што на дварэ — вeson, што ведэр зрывае апошнюю лісце з дрэу, гоніць хвалі па загусцелай вадзе. Генерал, сілы, але яшчэ падцігнты, зняў шапку. Вецер калмациў яго белым валасам. Ен беражліва ўзяў з рук Ганны Мацвееўны хлеб-соль, пачынка, пасялянску пасцалаваў залашты, як сонца, бохан. На вачах тых, што сустракалі, забіцці слезы.

— Будзыцце шчаслівымі, людзі, — усе пачулі генералавы слова. — Дзікій вам за тое, што вы рос-ціе хлеб.

Ці пазнаў ён у жанчыне з дэпутацкім значком і ордэнам на жакете худое дзячо, якое трыцаць гадоў назад паднесла яму хлеб-соль? Гэты хлеб не быў падобны на той, вененага часу, як ясна летніе неба не падобна на хмурунавы асенніе. І ўсё ж і гэты хлеб вырас на адной зямлі. Яе адблізілі яны ад ворага. У ёй было столькі міц, іржавых асколкаў. У гэтых вось месцы, дзе яны стаяць, пад разрыўні снараду прычалі тады пантон, на якім ён — тады палкоўнік — перарабіўся на праўы бераг. Усё гарэла — зямля і будынкі...

— Будзыцце шчаслівымі, людзі, — пайтарты генерал.

ВЫБАРЧАЯ СІСТЕМА

мі, прымімі з тайней пада-
чай галасоў, што павышае
адказніць выбарчыкаў за
выбраць таго або іншага
дэпутата, а дэпутат — за
свою дэбінанса перад выбар-
чыкамі, і той жа час да-
звае кожнаму грамадзянину
свабоды выражаць сваю
волю: выбраць ці не выбраць
таго або іншага кандыдата
свайм дэпутатам.

Дэмакратызм савецкай вы-
бараўскай вырашэніцца ў тым, што кіраў-
дзіненем выбараў на Саветы
місіі, якіх ўтвараюць выбарчыя
ка-
працтваўскія арганізаціі і гаварыцца ў
граамадзінскіх ар-
гоўных, ад працоўных ка-

саў буржуазія не далускае
значную частку працоўных
да ўдзела ў выбараў і даби-
ца выбарчыя патрэбтычные

так, у шэрагі буржуазіі
дэпутацкіх падраздзялений
праваў, падзяліцца на пад-
раздзяленьні, якіх ўтвараюць
дэпутаты з ЗША, Англіі і
інш., гэта значыць менавіта
працоўныя масы.

«З поўнай пераканаўчасцю
у сваёй працае мы сцвярд-
жаляем, што імена сацыял-
ізму, і яны курс на далейшае
развіціе сацыялістычнай
дэмакратыі, больш широкае
уключэнне мас у кіраванне
вытворчасцю, грамадскім і
дэяркіўнымі спраўамі».

У рашэніях XXIV з'езда
КПСС выпрацаваны акрэслен-
ны і яны курс на далейшае
развіціе сацыялістычнай
дэмакратыі, больш широкае
уключэнне мас у кіраванне
вытворчасцю, грамадскім і
дэяркіўнымі спраўамі.

Выбрацы ў Саветы — за-
ўсёды вялікай і хвалючай
з'ява ў нашым жыцці. Няма сумнення, што яны виль-
юцца ў яркое ўсценароднае
свята, прадмантруючы глыбокую
свядомасць і падзяліцца на
дэпутаты палкоўнікі — перарабіў-
шы са справамі партыі і ідэн-
тічнай камунізму.

Г. ЕУДАКІМЕНКА,
загадчык кафедры гісторыі
СССР і ўсевузальнай
гісторыі, дацэнт.

Эті здымак бы-
зроблены на спарты-
нам сваім ўніверсі-
тэта, прысвечаным 30-
годдю Перамогі.

Старшыня гарадскога
спортклуба тады
Сцепанцій уручае
праектару ГДУ па
вучнай работе,
старшыню ўніверсітэ-
тскай камісіі па ГПА
дацэнту Д. А. Лявон-
чанку пераходы ку-
бак за лепшую па-
стакону ў 1974 годзе
спарты — аздара-
ченай работы.



